

29 лістопада

авторак ЗАРА КАМУНІЗМУ" 1988г.

4 стар.

ПРУЖАНШЧИНА. ПОЗІРК У МІНУЛАЕ

Шарашова ў аб'ектыве гісторыі

Недалёка ад Пружан, у бок Белавежскай пушчы, знаходзіцца зядло і ўтульны гардзкі пасёлк Шарашова. Давайце, заглянем у яго мінулае.

Першае пісъмае ўпамінанне аб мястечку Шарашова адносіцца да XIX стагоддзя.

Пасоя Івяшчэннай Рымскай імперіі Сігізмунд Гербейштейн (1506 – 1566) двойчы перасяк ў 1516 – 1517 і 1526 – 1527 гадах Беларусь, накіроўваючыся ў Маскву і Ноўград. У яго „Запісках аб Ласкавіцкіх спраўах” гаворыцца, што „Шарашова, гора, нядайна пабудаваны ў вялікім лесе”.

Калі звярнуцца да назывы „Шарашова”, то ён ўтворана ад уласнага імя Шэрэш, у аснове якога слово „шэрэ”.

Мястечка Шарашова належала калісі Флемінгам. Жыхары мястечка карысталіся магнітабургскім правам.

У XIX стагоддзе Шарашова хутка расце і становіцца

буйным гандлёвым цэнтрам. Развіццю горада не перашкадзала нават нявыгаднае месцазнаходжанне паміж не-праходных балот, багны і пясчанай, амаль бясплоднай раўнінай.

У сувязі з тым, што недалёка ад Шарашова, у Белавежскай пушчы, праходзіла граніца з Польскім каралеўствам, у мястечку разгарнуўся актыўны гандаль таварамі, якія правозіліся праз граніцу кантрабандай. Калі ж граніца была ліквідавана, гандлёвая дзеяйнасць значна аслабела. Вялікія будынкі гандлёвых радоў, якія напаўняліся раней дарагой тканинай, пусцелеюць. Многія купецкія сямействы пакідаюць Шарашова і перасяляюцца ў Пінск, Гродна, іншыя буйныя гандлёвыя гарады.

Прамысловасць у Шарашове ў пачатку XIX стагоддзя была прадстаўлена скурным, а пазней, суконным і пі-варарным прадпрыемствамі.

Скуранны завод быў

адкрыты яшчэ да №8 г. Так званы „купецкі звод” меў не больш 5 – 12 рабочых. Тут абраўлялася 2-4 тынчы скур у год, гэта было значная частка ў аб'ёме ўсёгуберні.

Заснаваная ў 1852 годзе піваварня вырабляла 60 тысяч вёдер піва ў год на суму 29 тысяч рублёў. Тут працавала 6 рабочымі.

У 1845 годзе ў Шарашове адкрылася сельска вучылішча. Вялікую частку насельніцтва мястечка складалі яўрэі. У іх была вялікая каменная сінагога, якая дзённа вылучала сядзіб бедных, напаўразвітых дамоў мяшчан. Пярэдні франтон сінагогі быў упрыгожаны двумя размалёваннымі львамі. Драўляны гандлёвый рады, якія знаходзіліся ў Шарашове ў ХУІІ стагоддзі на гандлёвой плошчы, уключалі ў жбе таксама і гарадскую ратушу, якая займала цэнтральнае месца сядзіб іх. У Шарашове ратуша мела баштовую кампазіцыю, а б ў прысутнасці гаварыў тое, што дэка-

ратыўны купалок на каньку будынку.

У другой палове XIX стагоддзя на месцы старых з'явіліся новыя, каменные рады, якія разам з іншымі каменнымі дамамі значна ўпрыгожылі плошчу.

Да нашага часу ў Шарашове захаваліся толькі два помнікі драўлянага дойлідства: званніца (1799 г.), пабудаваная ў стылі барока, і невялікая Петрапаўлаўская царква з некаторымі рысамі класічнага стылю (1824 г.). Помнікам гісторыі можна лічыць таксама магілу вядомага беларускага вучонага XIX стагоддзя Міхаіла Кірылавіча Бабруйскага, выкладчыку Віленскага ўніверсітата, змагара за чысціню мовы, супраць паланізацыі і лацінізацыі, зборальніка беларускіх рукапісаў і кніг. Яна знаходзіцца на Шарашоўскіх могілках, непадалёку ад царквы.

І. МАШКАЛА,
настайдукт СІ №3 г. Пружаны.